

паэзія

пээзія

Лера Сом



...о, як нясьцерпна і прагна
свабоду сваю люблю!..

Мы хворыя на Беларусь...

* * *

Неба такое блакітнае,
Што проста хочацца мець
Яго у жылах замест
Пунсовай тлустай крыві...
Лета. Ніякай сыпёкі.
Прыватныя думкі пра съмерць,
Да якой яшчэ так далёка,
Бы за хвост несьмяротнасьць злавіў...

Неба такое высокое,
Што немагчыма ўявіць
Сябе на такой адлегласці
Ад чорнай праўды зямлі...
Ды кожны раз пры магчымасці
Ты выбіраеш «быць»,

Крый божа, чужымі бедамі –
За кошт уласнай крыві.

Неба такое свабоднае,
Што дзейныя каралі
Абачліва не вышуквалі
Ніякіх съпецкайданкоў.
Неба – тваё і кожнага,
Хто ёсьць яшчэ на зямлі,
Блакітнае і высокое,
Свабоднае і далёкае,
Бязмэтнае, бездакорнае,
Сваё для любых вякоў.

* * *

Мы хворыя на Беларусь,
На яе незалежнасьць, съятую свабоду.
Мы хворыя на Беларусь,
І самая хвароба нам за ўзнагароду.
Мы хворыя на Беларусь
Як герой яе і хварэлі спрадвечна,
Мы хворыя на Беларусь,
Ты мяне супакойваеш, што невылечна
Любоў.

Мы хворыя на Беларусь,
На яе залатую, салодкую мову,
Мы хворыя на Беларусь,
І душу працінае нам кожнае слова...
Мы хворыя на Беларусь...
І для нас яе замкі, палацы і храмы,
Мы хворыя на Беларусь,
Ты мяне разумееш, бо хворы таксама,
Як я.

Мы хворыя на Беларусь!
Трэба годна хварэць на любоў да
Радзімы.
Мы хворыя на Беларусь,
І яна застаненца навечна адзінай.
Мы хворыя на Беларусь,
У жыцьці гэта толькі аднойчы бывае.
Мы хворыя на Беларусь,
І яна нам адказвае, ты адчуваеш

Яе?..

* * *

Год за годам
Праходзіла побач
З гэтым няўклюдным домам
Па вечна разьбітай вуліцы...

Год за годам
Съпяшалася на спатканыні
З непатрэбнымі сябрамі
І несапраўднымі ворагамі...

Год за годам
Пад голым небам
Перажывала завеі і съпёку,
Ня ведаючы,
Што ў гэтым доме
Усе гэтыя гады
Мяне чакаў
Ты.

* * *

Там, за вокнамі, — дождж...
Там, за вокнамі, — сон.
Там, за вокнамі, — нач
Без маланак і зор.
Я сяджу ля вакна,
Гэтай ночы крысо
Ахінае мяне,
Быццам похвы лязо...

Ды мяне не схаваць,
Ды мяне не спыніць,
Да мяне не дайсыці,
Ля мяне не сканаць.
Адзінокая здань,
Ты мяне будзеш съніць,
І імя, як заклён,
У трывальненых шаптаць...

А за тое, што ты
Даў імя мне — зіма,
Дараўала даўно,

Без абвесткі прычын.
 У апошнюю ноч
 Я з'яўлюся сама,
 І прысутнасць сваю
 Не азмрочу нічым.

Ноч у Вільні

Я пішу табе
 На паперы гатэля «Congress»,
 Седзячы самотна
 У гасьцёўні нумара
 на дзьве асобы,
 Куды я так і не запрасіла нікога
 Пагас্তываць на ноч,
 (Хоць вымалёўваліся
 Вельмі прывабныя
 прапановы),
 I шкадую пра тое,
 Што цябе няма побач,
 Каб падзяліць са мной
 Цыгарэту «Parliament»,
 Келіх ночы,
 Белая прасьціны
 Двухспальнага ложка,
 Свабоду,
 Вільню.

* * *

О, як нясьцерпна і прагна
 Свабоду сваю люблю!
 Яна — і бездань, і багна,
 I небам робіць зямлю.

Яна — ня тая кахранка,
 Каб штосьці прабачыць мне,
 I ейная калыханка
 На яве са мной і ў съне.

I толькі калі пры стрэчы
 Я дотык адчую твой,
 На міг ці на гэты вечар
 Я веру табе, ня ёй.

* * *

Пасыля кожнага разывітаньня
Я хачу цябе яшчэ болей.
Нам ня будзе з табой даволі
Тых кароткіх гадзін спатканьня.

Ні на што не мяняю волі,
Толькі зноўку згадала зраньня:
Пасыля кожнага разывітаньня
Я хачу цябе яшчэ болей.

* * *

Тая чорная бранзалетка,
Выпадковая непазъбежнасьць,
Я надзела яе, бо восень
Стала шэраю з залатой.
Лёс падкінуў маю манетку,
Перавызначыў прыналежнасьць,
У сцэнар асабістых зносін
Прыцягнуў падарунак свой.

Калі нават ня будзе выйсьця,
Акрамя як уnoch і замець,
На руцэ маёй чорнай кветкай
Расыцьвіце прызначэння збой.
Лёс гуляе апалым лісьцем...
Сон міне — застанецца памяць
Тою чорнаю бранзалеткай,
Не падоранай мне табой.

* * *

Я так сумую па табе,
Што вымавіць ня маю сілы
Нічога, акрамя: «Мой мілы,
Я так сумую па табе».

* * *

Агмень той купальскай ночы
Ніхто яшчэ не сурочыў...
Ды колькі гадоў чакаю,
Што вымавіш ты «кахаю».
